

паходжаньня. Прыкл.: *Гедвіла* зь літ. *Gedvila*. Але ё з гледзішча літоўскага языка немагчыма апраўдаць пісаньня іх із двумя *лл* і навет нельга знайсьці прычыны такога пісаньня. Відавочна, съяршта паўсталі пісаныне з двумя *лл* у прозывішчаў беларускіх, каб зацямніць іх „снáдзlúнае“ і іншае „напрыемнае“ паходжаньне, а потым было перанесена і на прозывішчы літоўскія.

Прозывішча, як кожнае слова, належыць да мовы, дык казаная і пісаная хворма ягоная мусіць згаджацца із законамі дадзенага языка.

А як мы пабачылі, беларуская мова вымагае пісаньня такіх прозывішчаў, як *Шамяціла*, *Сурэйла* і іншых на *-ла*, з адным *л*. З гэтым вымаганьнем нашае мовы мы павінны лічыцца балей, як із воляю собсніка прозывішча, хоць-бы ўельмі такога чалавека шанавалі. Якая гэта пашана чалавека, калі не шануецца яго родная мова? Дзеля ілюстрацыі прывяду гэтта наступное здарэнне. У 1935 г. у часе жалобнае акадэміі ў чэсьць сув. п. проф. Бр. Эпімаха-Шыпілы пісалі ягонае прозывішча з адным *л*. Проці гэтага выступіў у „Родным Краю“ Я. Зянюк, заяўляючы, што благая гэта пашана, калі на'т ня ўмеем напісаць „правільна“ прозывішча нашага вялікага патрыёта. Аргумент Зянюкоў ня быў перакончычы. Няўжо-ж Бр. Эпімах-Шыпіла хацеў, каб няправільнай хвормаю ягонага прозывішча пісавалі беларускую мову, каторую ён так любіў? Ведама, што не, хоць-бы нясьведама ѹ сам пісаў няправільна сваё прозывішча. Але сталася ляпей. У мяне захавалася пісулька<sup>2</sup> Бр. Эпімах-Шыпілы з 9.V. 27 г., напісаная ім ізь Менску. На гэтай пісульцы нябожык падпісаўся „Бр. Эпімах-Шыпіла“ — з адным *л*. Значыцца, калі раней і пісаў ён сваё прозывішча з двумя *лл*, дык паслелі, разабраўшыся ў правільнай яго хворме, стаў пісаць із адным *л*.

Наапошку трэба зацеміць, што тыя прозывішчы беларускія, каторых хворма фонэтычная розніца ад хвормы этымолёгічнае, мусіць пісацца цяперака начай, як пісаліся ў веку XII—XVIII, бо тады быў правапіс этымолёгічны, а цяпер ё фонэтычны. Прыкл., даўней пісалі „Войтэхович, Зенюк“, а цяпер „Вайцехавіч, Зянюк“.

## Прозывішчы на *-скі*, *-цкі* — беларускія

Прапшу выбачэння ў Рэдакцыі й Чытачоў, што гэтым моўным зацемам займу крышку месца. Зацем гэты, адылі, вельмі патрэбны. Не мая віна, што ён будзе надрукаваны, але сп. Юркі Віцьбіч, каторы ў сваіх чысьленных лістох рассылае верш, у якім кажацца, што прозывішча „Пятроўскі“ аднаго Вялікаліцьвіна (Беларуса) — ня беларускае.

Ведама, калі прозывішча „Пятроўскі“ ня беларускае, дык і ўсе іншыя прозывішчы на *-скі* й на *-цкі*, каторыя із *-скі* (Ракіцкі з Ракіт-скі) таксама ня беларускія. А як гэта датычыцца да Беларуса, дык пытаныне пераходзе за межы мовы й стаецца заразом нацыянальным, ды не такім малым, як можа здавацца.

Як беларускі мовавед, я маю за свой абавязак запярэчыць такому абмыльнаму цверджанню. Прозывішчы Беларусаў на *-скі*, *-цкі* — беларускія. Яны паўсталі ад геаграфічных назоваў. Гэтак, прыкладам, ад „Пятрова“ або „Пятровічы“ (сяло або засценак) ёсьць прыметнік „пятроўскі“, ад „Крывічы“ — „крывіцкі“, ад „Заслаўе“ — „заслаўскі“. Як паўсталі ад геаграфічных назоваў, прозывішчы на *-цкі*, *-скі* ёсьць ува ўсіх славянскіх мовах. Тоэ, што ў Польшчы такія прозывішчы вельмі пашырыўшыся, ды ня толькі ад геаграфічных назоваў (прыкладам, Ковальскі) і ўважаюць іх там за характеристычныя польскія ѹ шляхоцкія, ані ня перашкаджае таму, што ў кожнай іншай мове славянскай яны — свае.

<sup>2</sup> Перадаў я яе ў 1935 г. у Беларускі Музэй імя Івана Луцкевіча ў Вільні.